



БЛАНК ОТВЕТОВ БЛАНК АДКАЗАЎ №

Кириллица А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ў Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я '
 Кірыліца

Цифры 1 2 3 4 5
 Лічбы 6 7 8 9 0

Образец метки Узор меткі

Область регистрации

Код пункта тестирования
Код пункта тэсціравання

Корпус
Корпус

Номер аудитории
Нумар аўдыторыі

Код предмета
Код прадмета

Краткое название предмета
Скарочаная назва прадмета

Сведения об участнике тестирования / Звесткі аб удзельніку тэсціравання

Фамилия / Прозвішча
Имя / Імя
Отчество / Імя па бацьку

Номер варианта теста
Нумар варыянта тэсту

Документ / Дакумент
Серия / Серыя

Номер / Нумар
Серия / Серыя

Часть А

Номера вариантов ответа / Нумары варыянтаў адказаў

A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12	A13	A14	A15	A16	A17	A18	A19	A20	A21	A22	A23	A24	A25	A26	A27	A28	A29	A30
1																													
2																													
3																													
4																													
5																													

A31	A32	A33	A34	A35	A36	A37	A38	A39	A40	A41	A42	A43	A44	A45	A46	A47	A48	A49	A50	A51	A52	A53	A54	A55	A56	A57	A58	A59	A60
1																													
2																													
3																													
4																													
5																													

Область ответов

Отмена ошибочных меток / Не пытання Не меткі
Адмена памылковых метак / Не пытання Не меткі

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12

Замена ошибочных ответов части В / Замена памылковых адказаў часткі В

В В

Часть В

Дата тестирования / Дата тэсціравання

День Месяц Год
Дзень Месяц Год

Совпадение номеров вариантов теста в задании и бланке ответов подтверждаю / Супадзенне нумароў варыянтаў тэсту ў заданні і бланку адказаў пацвярджаю.

Подпись тестируемого строго внутри окошка / Подпіс тэсціруемага строга ўнутры акеңца.

Номер варианта теста

Нумар варыянта тэсту

Вобласць рэгістрацыі

Часть А

Вобласць адказаў

Часть В